

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканайчага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

Кошт нумару—3 коп.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месяц	70 к.
3	2 р.—к.
6	4 р.—к.
1 год	7 р.—к.
Зымена адресу: іншагороднія	20 к.
місцовые	10 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок іонпарлі пасырлі тексту	50 к.
За радок іонпарлі пасырлі тексту 1 р.—к.	—
За радок іонпарлі перед тэкстам 1 р. 50 к.	—
Сыненчныя—на 50 проц. даражей.	—
Зышы тарифу бірзца 10 проц. налогу.	—

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЙ:

За 1 дакумент	85 коп.
кошны дадатковы	15 "
Бесправной і чарвонармейцы	15 "
за дакумент	15 "
за кошны дадатковы	5 "
Публікацыя ЗАГСУ—3 руб.	—

Падпіска прымамецца ў канторы газеты, за ўсіх адзяленнях Беларускага Дзяржўнага Выдання і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымамецца кантора газеты: Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Адрес редакцыі—Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. редакцыі № 478—Тэл. редактара № 769,—Тэл. канторы № 244.

№ 29 (1921) Субота, 5-га лютага 1927 г.

•Ці будзе інтэрвенцыя ў Кітаі.

Барацьба Кітаю з сусветным імперыялізмам за сваё вызваленне набліжаецца да расчутага моманту.

Пераможнае пасоўванье народна-рэвалюцыйнай арміі ў Шанхае і падзеі ў Ханкую (ангельцы пакінулі сваё канцэсіі) паставілі перад «вялікім дзяржавамі», і ў першую частку пэрад ангельскім імперыялістамі, пытаныне аб тым, як быць далей: чакаць, каб хвали абураныя кітайскага народу змыла іх у мора—немагчыма, трэба прыняць адпаведныя падрачуючыя меры.

У бытых часах, у часы баксёрскага паўстання, пытаныне вырашалася проста—арганізоўвалася агульная інтэрвенцыя «вялікіх дзяржав», пасыталася карнай экспедыцыя, грымелі гарматы—і новае ярмо надзвівалася на шыю кітайскага народу.

Зараз часы ўжо не тыя. Зараз як та же простираючыся на ўсёй землі Барацьба з арганізованым у дзяржаву і маючым армію паўстаўшым кітайскім народам; зараз як та же лёгка дасягнучы «супольнага дзеялічанія» зацікаўленых дзяржаў.

Спрабы ангельскіх імперыялістуў, інтарэсам якіх вызваленіе Кітаю пагражало больш за ўсё, зарганізацца міжнародную інтэрвенцыю сустракаючы піядучу. Дэкларацыя амэрыканскага міністра замежных спраў Келёга і заява японскага міністра Шыдхара зъявілася адмаячыненым прынцыпом уздел у вайсковых спраўах супреч Кітаю. Нават правы французкі друку, які раней падтрымоваў палітыку вайсковага Уніону ў справе Кітаю, зараз змыніў тон. Нават ангельскія дамініёны адмаячыліся ісці за Англія па шыяху палітыкі ўцеску.

На інтэрвенцыю, як на адзіны сродак выратаваць сваё становішча ў Кітаі, сусветныя імперыялісты ўсё менш спадзяюцца.

Замест гэтага, высочаўшыца палітыка ўступак, палітыка прызнанія «законных прав» Кітаю. Аб гэтых правах загаварылі і Келёг і Шыдхара і нават Чэмберлен. Яны «прынцыпіваю»—і за скасаванье няроўных дагавору, і за мінную незалежнасць Кітаю, і за пазбуйніе экстэртарыяльнасці чужаземцаў у Кітаі, і нават гатовы адмовіцца ад канцэсіі. Але ўсё гэта пакуль што толькі «прынцыпіва»; фактычна—і признаніе «законных прав» Кітаю аbstаўліенца такім ўмовам, якія съведчы, што і Амерыка, і Японія, і Англія ня столькі думаюць аб гэтых «правах», колы абыт, каб шляхам дробных уступак, шляхам аддатвання відрашэння пытанын, шляхам вымагання затрымкі наступаючы рух у Кітаі, і нават гатовы адмовіцца ад канцэсіі. Але ўсё гэта пакуль што толькі «принцыпіва»; фактычна—і признаніе «законных прав» Кітаю аbstаўліенца такім ўмовам, якія съведчы, што і Амерыка, і Японія, і Англія ня столькі думаюць аб гэтых «правах», колы абыт, каб шляхам дробных уступак, шляхам аддатвання відрашэння пытанын, шляхам вымагання затрымкі наступаючы рух у Кітаі, і нават гатовы адмовіцца ад канцэсіі.

Англія, каб схіліць Гамідан да ўступак, паралельна з дыпломатычнымі гутаркамі аб признаніі законных прав Кітаю, падтрымовавацца і палітыка пагроз: ўсё большыя ўзброеныя сілы съцігваюцца імперыялістамі ў Кітаі.

На першым месцы тут стаіць, зразумела, Англія, якай ўжо сканціравала ў кітайскіх партах 70 ваенных суднаў і 16 тысяч войска. Амерыка, Японія, Францыя, Італія, хоць і вельмі асьцярожна, ідуць за ёю, узмнажаючы свой флот у кітайскіх водах. І ўсё пібы дзеля «абароны сваіх грамадзін» у вышадку небяські.

Ужо гэта адно паказвае, што, на гэдэяцца на ўсякія «братарскія» заявы Чэмберлена, ангельскі імперыялізм ад палітыкі ўзброенай інтэрвенцыі яшчэ не адмовіўся і ўсё эцца прафу вылікаў гэту інтэрвенцыю шляхам абураныя кітайскіх мас супреч чужаземцаў.

Ці выбухне там, на ўсходзе вайна, пі сусветны імперыялізм на чале з Англія яшчэ раз зробіць спробу перашкодзіць, вызваленію кітайскага народу—пакажа недалёкая будучына.

Гэта будзе залежыць ад унутраных сіл кітайскай рэвалюцыі, ад узаемадносін імперыялістичных дзяржаў і рабочай класы Англіі.

Пагроза разрыву англа-савецкіх дачыненій.

Кансерватыўны ўрад Англіі гатоў скасаваць англа-савецкую згоду, каб заручыцца падтрыманьнем „цвёрдалобых” у сваіх супреч-кантонскіх плянах.

Чуткі аб скасаванні савецка-ангельскага ўгавору.

ЛЕНДАН, 3-ІІ. Надзвычайна характерным для палітычнай атмасфэры, якай агарнула англа-савецкія дачыненія, зъявілася распаўсюджаныя сёньня ўвечары чуткі, што ўрад ухваліў скасаваць англа-савецкую гандлёвую згоду.

Уважная праверка, зробленая карэспандэнтам ТАСС, вывіла, што чуткі аснованы толькі на меркаваных кампаніі ў друку, якай пра-

водзіца проці СССР у апошнія дні.

Аднак, некаторыя колы лічачы, што англа-савецкія дачыненія перажываюць крытычны перыяд. Гэтыя колы думаюць, што кансерватыўны ўрад, імкнучыся забясьпечыць данамогу для свайго палітыкі ў Кітаі, можа пайсьці на ўступкі «цвёрдаломнім» і згадзіцца на разрыв адносін з савецкім урадам.

Рабочыя не павінны дапусціць разрыву з СССР.

ЛЕНДАН, 3-ІІ. Палітычны сэкрэтар незалежнае рабочае партыі Брокўскі заявіў у Чатырмі: «Зусім выразна, што ўрад намеран, калі мы з'ясуемся, што ўлагу грамадзкіх колаў ад яго памылков, правакацыйнай і небяськічнай палітыкі ў Кітаі; з гэтаю метаю ён узбуджвае грамадзкую думку проці СССР пры данамоге чуткі аб савецкім узлыце на кантонаў.

Той факт, што іншыя дзяржавы як дзеялічыць супольна з Англіяй, даўвае ўсю блізгавізію англа-савецкага міністэрскага палітыкі.

Зразумела, што іншудачы Англіі ў Кітаі выкарыстацца, як прычына для спробы пакінуць Кітаю.

Кажуць, што большасць габінету выказаўца за падкладны разрыв у дыпломатычных і пісцівых плянах.

ЛЕНДАН. У «Дэйлі Геральд» Бук піша: «Зусім ясна, што ангельскі ўрад намеран, калі мы з'ясуемся, што ўлагу грамадзкіх колаў з СССР, каб адамсціць за ту думку, якую рабочыя СССР давалі ангельскім вуглякоўкам. Аднак, ангельскія вуглякоўки, іх жонкі і дзеці падтрымаваць будуть дзяяцца тым, хто данамог ім у цікавую хвіліну».

Заява Куня.

ЛЕНДАН. У «Дэйлі Геральд» Бук піша: «Зусім ясна, што ангельскі ўрад намеран, калі мы з'ясуемся, што ўлагу грамадзкіх колаў з СССР, каб перашкодзіць гэтаму. Калі падобны тэн-дзэнцыя ангельскага палітыкі ў Азіі і Еўропе не будуть спынены, дын яны ўзягнуць съвіт у новую самую буйную вайну».

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месяц	70 к.
3	2 р.—к.
6	4 р.—к.
1 год	7 р.—к.
Зымена адресу: іншагороднія	20 к.
місцовые	10 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок іонпарлі пасырлі тексту	50 к.
За радок іонпарлі пасырлі тексту 1 р.—к.	—
За радок іонпарлі перед тэкстам 1 р. 50 к.	—
Сыненчныя—на 50 проц. даражей.	—
Зышы тарифу бірзца 10 проц. налогу.	—

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЙ:

За 1 дакумент	85 коп.
кошны дадатковы	15 "
Бесправной і чарвонармейцы	15 "
за дакумент	15 "
за кошны дадатковы	5 "
Публікацыя ЗАГСУ—3 руб.	—

Дэкларацыя ўраду Маркса.

Выказ камуністамі, сацыял-дэмакратамі і дэмакратамі недавер'я ўраду. — «Дэкларацыя Маркса не абліча рабочых».

БЭРЛІН, 3-ІІ. Сэнцыя Маркс выступ

у Югаславіі Ізноў палітычны крэзіс.

Міністры пошт і народнае асьветы адмовіліся ад партфэлія.—Партыя Радзіча ў вострай апазіцыі да ўраду.

ВЕНА. З-П. Югаславскі міністр пошт і тэлеграфа Вухыч і міністр народнае асьветы Трифонович пасля прыслёгі падаліся ў адстайку. Ужоноў пакуль-што іх адстайкі на ўзяў.

Радзіч заявіў, што новы ўрад зьяўледзе правасцій у адносінах да харвату. Далей Радзіч паведаміў, што першым яго выступленнем супроць новага ўраду будзе абвінавачанне міністра ўнутраных сіраў Максімовіча ў злоўживаннях на акруговых выбарах.

Адышневе парламенту назначана на 5-га лютага.

Выступленне ў сэнате Брыяна.

АБ ЗАМЕЖНЯЙ ПАЛІТЫЦЫ ФРАНЦЫ.

ПАРЫЖ, 3-П. На пасяджэнні сэната ка-місіі па замежных спраўах Брыян заявіў, што ў Туары ён на ўзяў на сябе ніякіх абавязкаў, і паведаміў Штрэзмана, што франка-нямецкая згода немагчыма без канчатковага ўпарядко-вання пытанняў безапаснасці.

Узаемадачынені між Францыяй і Італій пагоршыліся. Што тымыца Кітаю, дык Францыя ніколі не пасягне на сучэльнасць кітай-скую тэрыторыі, а, наадварот, «каші надойдзе час, дапаможа існаванню незалежнасці Кітаю».

Законапраект францускай кампартыі аб агульной амістії.

ПАРЫЖ, 3-П. Камуністычнае фракцыя францускай палаты дэпутатаў падала законапраект, які прадугледжвае поўную амністію па вайско-вых і палітычных злачынствах, адмену дысцы-плінарных караў у адносінах да ваянна-служачых, рабочих і служачых у дзяржаўных і кансцерваторыях прадпрыемствах, а таксама заўгчэнні на-зад на службу і кампенсацыю падпрыеўшчых па прострале.

Далей законапраект прадугледжвае скасаванне прысуду вееных судоў і перадачу кримінальных спраў цывільным судом для перагляду.

Мец закону, згодна праекту, павінна быць распаўсюджана на калёніі, пратэктараты і аку-паваныя вобласці.

Саюз балканскіх дзяржаў.

ВЕНА, 1-П. Румынскі ўрад прапанаваў Белграду, Сафіі і Афінам распачаць перамовы аб стварэнні саюзу балканскіх дзяржаў.

Новыя растрэлы камунастаў у Літве.

КОУНА, 3-П. 2-га лютага вайскова-пала-явы суд у Панявежы засудзіў камуністу Стружаса, Казакевічуса і Алексінаса да кары съмерцю.

Камуніст Турла засуджаны да 12-ці гадоў катаргі.

Водгукі змовы манархістаў.

У звязку з выкрытаю манархічнае змовы, ва ўсіх Літве адбываюцца масавыя арышты. У аднона з арыштаваных—майёра Томкуса, у часе вобыску знойдзены ліст німецкага манархічнага арганізаціі, які абыцала падтрымка літоўскіх манархістаў, прыслалі ім зброю, амуніцыю і готак далей.

Апрача гэтага, пры вобыску знойдзены съпіс асоб, якія мелі быць арыштаванымі пасля вы-кананінні манархічнага паўстання.

Усе арганізацыі была выкрыта прац афіцэра Баблюса, які раней таксама належаў да змовы манархістаў.

Спод ковенскага афіцэрства арыштавана ка-ля 50 чалавек. Усе яны будуть адпавядаць пе-рад ваянна-палаивым судом.

Забарона ў Чэхаславакіі радыёперадач аб СССР.

ПРАГА, 2-П. Цэнзура забараніла некаторыя лікетцы, прызначаныя для гучнавічнай пала-рыйскай арганізацыі «Рабочіе ради». У ліку забароненых ёсць такія лікетцы. «Што я бачыў у СССР», прафесара Наталіса, «Рабочы рух», «Аб сацыялізме», «Сацыяльныя матывы новаслітарату», і інш. Рада арганізацыі апратэставала гэтую забарону.

Рэвалюцыйная арганізацыя ў ангельскім войску.

Два батальёны высланы назад з Кітаю.

ШАНХАЙ, 1-П. Большая частка войска, пасланага Англіяй у Кітай, пакіравана з яе калёніі Індіі. Індускія часці павербаны пераважна з ваяннічага індускага племені сікху. Дастьль яны лічыліся асабліва надзеінны.

Аннак, гэтым днём сікху, якія высадзіліся на ўзяў Кітаю, ангельская ўлада выкрыла буйную рэвалюцыйную арганізацыю. Сірд салдат і пават афіцэр-індусаў былі засланы пад кітайскага нацыянальна-рэвалюцыйнае партыі, якія змагаюцца за вызваленіе Індіі ад ангельскага панавання. Гэтая салдаты вялі ўзмоцненую агітацию, угаварвалі сваіх таварышу пераходзіць на бок кітайскага рэвалюцыйнага ўраду і супольна з ім змагацца супроты Англіі.

Агітация мела вялікі посыпех. 2 батальёны, сірд якіх узлы агітатараў быў асабліва месці, адсланы назад у Індію. 15 афіцэр-індусаў і 40 салдат аддадзены ў рукі вайсковага суду.

Нацыянальны ўрад адмовіўся ад ангельскіх прапаноў.

Дэкларацыя кантонскага ўраду. Супакойваючая заява ангельскага ўраду.

ПЕКІН, 3-П. У авбешчанай дэкларацыі на-цыянальнага ўраду гаворыцца: «Насупынная

канцэнтрацыя ангельскіх ваенных сіл у

Шанхай яможа разглядацца нацыяналь-нага ўрадам іншай, як акт прымусу, на-

кіравану супроты кітайскага нацыяналь-

нага руху. Падпісанье згоды ў гэтых

умовах было-б разыненна падпісанью

яе пад націснком сілы, і гэтая згода на

была-б рэзяльна і сапраўдна. Нацыя-нальны ўрад прымушаны выждаць, па-

куль скончыцца гэты перыяд націску, па-

ней чымся дадзь паднамоцты на падпі-

санье якое-б та ні было згоды».

Рэфармісты пасяджаюць...

ЛЕНДАН, 3-П. Нацыянальная аўганданная ра-да ангельская рабочае партыі і прафсаюзаў аў-вясыла паведамленне аб становішчы ў Кітай, у якім гаворыцца: «Сёняння ранію адбылося пасяджэнне аўгандане нацыянальнае рады для агавору атрыманася ўчора ад Чана тэлеграмы. Днём Чэмберлен у прысутніці Балдуіна прыняў дэнтуцію ад рады ў складзе Хікса (старшины рады), Сітрына (сэкретар) і Ленсбіры (віце-старшины рабочае партыі). Неадкладна пасля гэтага спатканія ізноў адбылося пасяджэнне нацыянальнае рады, якое пасля краткога пасяджэння аўгандане рады, якое пасля краткога пасяджэння аўгандане на заўтрап».

ПЕРАМОГА КАНТОНСКАГА ВОЙСКА НА ЧЖЭЦЗЯНСКІМ ФРОНЦЕ.

НЮ-ЁРК, 3-П. Згодна паведамленню з Шанхаю, кантонская армія нанесла ра-шучае паражэнне армії Сун-Чуан-Фана па ўсёй лініі чжэцзянскага фронту. Вой-сна Сун-Чуан-Фана адступае ў напрамку да Ханьчжоу.

Новая ангельская пазыка Чжан-Цзо-Лін.

ЛЕНДАН. Камуністычнае газета «Үоркерс-Лайф» паведамляе, што Англія дала Чжан-Цзо-Ліну новую пазыку ў суме 5 млн. фунтаў старлінгаў. Частка гэтася сумы ўжо пераведзена ў яго рас-параджэнне, каб дадзь яму магчымасць на-кладна распачаць падрыхтоўку да паходу на поўдзень.

ИНТРЫГІ МАКДАНАЛЬДА СУПРОТЫ РАБОЧАЕ РАДЫ ВОЛІ КІТАЮ.

ЛЕНДАН. Старшины рады прафсаюзаў Хікса, які займае пасаду старшины ангельской рабочае рады для абароны волі Кітаю, вышы ў складу апошніяе. Адстайка Хікса зъяўляецца вынікам кампаніі Макдональда супроты рабочае рады для абароны волі Кітаю.

Ангельская кампартыя заклікае рабочых вы-кінуць вон гэтага прыщепы капітальністу і ад-крыта выступіць супроты ўсіякім інтэрвенцыям.

Прыяцелю кансерватараў на месца ў рабочай партыі.

ЛЕНДАН, 3-П. ЦК ангельской кампартыі аў-вясыла заяву, у якой зазначана, што Макдональд з самага пачатку ангельскага капітальству з Кі-таем дзеічнае, як верны абаронца і саюзнік аўганданы.

Чэмберлен і Бальфур. Як паведамляюць, урад аддае ўсё больш увагі справе на конт чужозем-чынства, у кітайскас пытаньце,

Урадавыя колы думают, што дасягніць за-дальнічыча згоды з самымі кітайцамі на вельмі цікава; аднак, палітычнае ўмешваніе чужазем-чынства, якія развіваюцца працівнікамі дзеяйнасці, робіць гэтую задачу значна больш цікава.

ЛЕНДАН, 2-П. Міністэрства замежных спраў з'яўляє, што яно яшчэ не атрымала пэўнага пальвердзання чутак аў спыненіи перамо-ві між Яўгенем Чэнам і О'Малі.

Супроты пасылкі індускіх войск у Кітай.

ЛЕНДАН. Ангельская кампартыя тэлеграфна даручыла камуністычнаму дэпутату парламанту Саклатвале, які знаходзіцца ў Індіі, энергічна пратэставаць супроты пасылкі індускіх войск у Кітай.

Весткі адусюль.

Прывітальны адрес т. Саклатвале.

ЛЕНДАН. Муніципальная рада Калькуты большасцю галасоў 29-ці супроты 12 пастановіла паднесці Саклатвале, які прыняхвае ў Калькуту, прывітальны адрес.

Бэльгійскі мешавік шукаюць супрацоў-ніцтва з урадам Жаспара.

ПАРЫЖ, 3-П. Большасць арганізаціі «Рабочіе ради». У саюзе саюзных асабіц, якія пасля паднесці тэлевізійнага жаспара, пасыльнае.

Яшчэ пасытаванье ў Партугалиі.

ПАРЫЖ, 3-П. У Опорто (Партугалія) адбылося пасытаванье некаторых часці гарнізону. Уся Партугальская асабіцца на асадным становішчы.

За падтрыманье патрабаванія нацыянальна-гага ўраду.

Адозва кітайская кампартыі.

ШАНХАЙ, 1-П. Кітайская кампартыя агала-сіла адозве, у якой заклікае кітайскіх рабочых сялян падтрыміваць патрабаванія нацыя-нальнага ўраду ад скасаванія выключных пры-вілеў чужаземцаў, ад звароце канцэсіі і вы-вадзе ўзброеных сіл імпераціялісту з Кітай.

«Перамога кітайская рэвалюцыі,—зазначана ў адозве,—будзе забясьпечана толькі ў тым выпадку, калі масы будуть спадзівацца на са-мых сабе і будуть падтрыміваць нацыянальны ўрад, які павінен трывама да канца».

Вялікае ўражанье у Францыі.

Буржуазная прэса лічыць Англію пераможанай.

ПАРЫЖ, 3-2. Адмовай міністра замежных спраў нацыянальнага ўраду Яўгена Чэні падпісаў згоду з О'Малі і Чэнам на падтрымку марскіх мыніц у Кітай Эглена пекінскім урадам і з пратэстамі апошніга супроць адзінства ўзброеных сіл у Кітай, зрабіла вялікае ўражанье ў Францыі.

«Ом-Лібр» піша: Настала гадзіна, калі дзяржавы павінны пайсьці на саюстэр нацыянальных імкненняў Кітайю. »Эўр» піша: «Англія нарабіла ў Кітай шмат глупаства. Мы былі больш разумнымі. Але і нам на прыдзенца доўга радавацца, бо ўслед за Англій прыдзе і наша чарга». »Пэпіл», »Катыдзен» і інш. газеты лічыць, што палітыка Англіі, ужывалае пават і веенную пагрозу для таго, каб дабіцца дыпломатычнага посыпеху, паставіла яе перад дылемаю,—або пачаць вайну з рызыкаю быць наўдоту выигнай ў Кітай, ці аддаваць войскі і прызнаць новы рэжым для чужаземцаў у Кітай».

Перавыбары савета ў.

Што пішуць сяляне аб перавыбарах.

— У в. Цынкауцы (Дрысенскі р., Полаччына) у перавыбараў удзельнічала 70 проц. выбаршчыкаў.

Пры зачытанні наказу гарачая спрэчкі ўзыяліся па шытанні аб водгуску лесаматар-шлю і дроў, у якіх адчуваецца вілікі недахват.

У склад савету і рэдкалегіі абрани кандыдатуры бедната.

Выбаршчыкі.

— Па Вяляцікаму сельсавету (Барысаўчына) на выбараў прысутнічала 38 проц. выбаршчыкаў.

На другім вучастку былі спробы арганізацый заможнікаў правесыці ў савет «сваіх» кандыдатаў, але не ўдалося.

— У вёсцы Сморках прысутнічала большасць жанчын і выбараў прайшлі дзеяўніца, бяз шуму.

У некаторых вучастках сялянства выказвалася за неабходнасць павялічэння кредиту, школьнай сеткі, а няпісменных скардзіліся чаму не працује ліпуністы.

Усюды праходзілі кандыдаты бедната.

На сходах сялянства выносила пратэсты су-проць фашысцкага тэрору ў Польшчы.

Вайскор С. Яроцкі.

— На перавыбараў у м. Самахвалавічы (Меншчына) прысутнічала каля 300 выбаршчыкаў.

Кандыдатуры вылучаліся запіскамі, якіх пададзена больш 50.

З ліку 24 кандыдатаў абрана 6 членоў і 2 кандыдаты, з іх адна жанчына.

Да наказу ўнесены дадаткі аб адчыненіі ў містечку дрыўянога складу, і медыцынскага пунету.

I. Г.

— У в. Бахаравічы (Самахвалавіцкага раёну) членам сельсавету абрани: Шэлег Кандрат, быўшы паліцэйскі і цінкер самы заможны гаспадар і Сарока Сыцяпан—першы самагонішчык.

Моладзі і бедната падалі выбарчай камісіі заяву аб выключчыні іх са складу савету і пазбаўленні правоў грамадзянства.

У. Скрыпковіч.

— На выбарчым вучастку за ўроч. Праходка і В. Бор (Чэрвенскі р., Меншчына) на сход выявілася ўсюго 38 проц. выбаршчыкаў.

Беднікоў на сходзе было мала.

Заможныя, жадаючы правесыці «сваіх» кандыдатаў, спрэвілі такі «гармідар», што чутъ не сарвалі сходкі.

Пры галасаванні яны за «сваіх» паднімалі па дэльце рукі і гэтым узлі верх.

Гэтые выбараў треба адмінінці.

Сялянка.

На Юркавіцкаму сельсавету (Лагіскі раён) бедната ў перавыбараў прымала актыўны ўздел. Гэтому спрыялі праведзеныя сходы бедната.

Жанчыны на выбараў зьяўляліся ў пязначным ліку, але прысутнічайшы на сходах былі больш актыўныя чым лягася.

У савет прайшлі ў большасці кандыдатуры бедната.

R. Лапіцкі.

Свядомасць сялянства ўзрасла.

(Быхаўскі р., Мар’іншчына).

Падрыхтоўка да перавыбараў у Быхаўскім раёне распачалася свалтасова.

Выбарчыя камісіі загады склалі сіліс асоб, пазбаўленых права голасу, якіх налічваецца: па вёсках 298 і ў горадзе 308 чал.

Па ўсіму раёну, акрамя агульна справадзенных сходаў, пад кіраўніцтвам раёну парты праведзены сходы бедната і ў некаторых вучастках сходы жанчын.

На сходах бедната выяўляла надзвычайна вілікую актыўнасць і ў яе выступленнях адчувалася здаровая крытыка тых недахватаў, якія маюцца ў працы нашых саветаў.

Праведзеныя сходы жанчын выявілі, што зацікаўленасць жанчын грамадzkой працы значна павялічылася.

Калі летася большасць жанчын самі казалі: «праца сельсавету нас не датычыцца», дык сёлета яны адкрыта ўказвалі на недарэчнасці ў сельсавете, а таксама ў парата дамагаліся, каб у час перавыбараў у склад сельсавету былі абрани жанчыны.

У некаторых сельсаветах сядом заможнікаў таксама ішла «падрыхтоўка».

Па 12 сельсаветах у перавыбараў удзельнічала ў сядзібі 47 проц. выбаршчыкаў, жанчын 23 проц.

На ўсіх выбарчых вучастках кандыдатуры вылучаныя беднатаю прайшлі ў сельсаветы на 80 проц. Выключчыніем зьяўляецца Ніканавіцкі сельсавет, дзе на двух вучастках усе кандыдаты бедната былі правалены.

Таксама частково правал меў месца і ў Тайманаўскім сельсавете.

У рэшце сельсаветаў кандыдатуры бедната праходзілі абсалютнай большасцю галасу, а частка аднаголосна.

Членоў і кандыдатаў КПБ—23, ЛКСМБ—11 і беспартыйных—133 чал.

Наўгорадскія выбарчыя саветы ў гэтых 12 сельсаветах прайшлі пад знакам вілікай актыўнасці ўсіх славу ўсёй.

Перавыбараў паказалі, што сераднік у большасці ідзе разам з беднікам, і супольна з ім імкненіем палепшиць склад свайго сельсавету.

Таксама павілічыўся аўтарытэт партыі і дзяржавы ў ёй сялянства, якое дагавозіла гэта адногодным абральным члену і кандыдатаў партыі ў свае органы ўлады—саветы. M. Ш.

Бедната ў выбараў не памылілася.

(Чырвонапольскі р., Калініншчына).

На Гораўскому сельсавету ў перавыбараў удзельнічала 41 проц. выбаршчыкаў, у гэтым ліку жанчын 22 проц. Найбольш актыўна на выбарчых сходах выступалі беднікі і сераднікі. Гэтаму спрыялі папярдні сходы бедната.

На выбарчым вучастку в. Даернавой трох «актыўнасці» па вільніцы самагону заяўлі:

— Хто будзе галасаваць супроты нашых кандыдатураў, нахай выкажа матывы гэтаму, і стаўши вышэй, пільна сачылі за тым, хто галасаваў супроты іх.

У астатніх вучастках выбараў прайшлі дзеяўніці.

У склад савету абрана 19 членоў, з іх 12 беднікоў, 7 сераднікоў і 7 кандыдатаў.

26 студзеня адбыўся першы арганізацыйны сходы бедната.

Бедната, якія гэтаў на выбараў зьяўляліся ў пязначным ліку, але прысутнічайшы на сходах былі больш актыўныя чым лягася.

У савет прайшлі кандыдатуры бедната.

Удзельнічала ў перавыбараў агульна 42,9 проц.; склад сельсавету абраўся на 30 проц.; 50 проц. ўсіх членоў складаюць партыцы і камсамольцы.

Усё было-б добра, але выпадак у вёсцы Рэкта папсуў ўсю справу.

,Каго хачу, таго і выберу».

(Азяранскі с.-с., Рагачоўскага р., Бабруйшчына).

Перавыбараў ў в. Рэкта, якія гэледзячы на тое, што імі кіраваў сэкретар партыйнай ячейкі, прайшлі пад лёзунгам: «Каго захачу, таго і выберу».

Запісалі кандыдатаў, вылучаных беднатаю, пачалося галасаванье.

— Хто за Б., быўшага старшыню сельсавету. «За»—23, «супроты»—40.

Наступная кандыдатура: за 51, супроты—яма-і г. д.

У выніку галасаваньня аказаўся абранным у члены савету Б.

Гэткія «вынікі» хвалююць сялянства, але скардзіца яно бацца.

У в. Азяраны перавыбараў прайшлі лепши.

У савет прайшлі кандыдатуры бедната.

Удзельнічала ў перавыбираў агульна 42,9 проц.; склад сельсавету абраўся на 30 проц.; 50 проц. ўсіх членоў складаюць партыцы і камсамольцы.

Усё было-б добра, але выпадак у вёсцы Рэкта папсуў ўсю справу.

Нездаволены.

Па руках білі.

(Пухавіцкі р., Меншчына).

У. Скобраўцы з падыходам перавыбараў с. с. заможных на спалі, а вілі падрыхтоўку, каб выбраць у савет заможнага.

17-га студзеня быў склікан агульны сход, ізе заможных у часе галасавання былі бяднейшых па руках, або гвалтам змушалі галасаваць, калі галасавалі іх кандыдатура. Але бачачы, што перамога будзе на старшыне беднікоў, спрабаві гвалт, крэйкі і інш. Прадаўжаць сход далей было магчымасці, чаму ён і быў зачынен без усіхлых вынікаў.

Другі сход па перавыбираў быў склікан 24-га студзеня, дзе заможных, каб перамагчы бяднейшых, прывялі на сход і жонак, дзяўчат і падросткаў. А кандыдаты, якія быly падрыхтаваны бяднейшымі ў саюзе з сераднікамі, так і не прайшлі. Хады выбранымі сябрамі с.-с. засталіся сераднікі, але беднікі, наадварот, не хадзелі, чаму цяпер сярод іх і ёсьць вілікое нездавальненне.

Што будзе далей, яшча невядома, магчыма, будаўць назначаны яшчэ і троці раз перавыбараў.

Жывы.

ПЕРАВЫБАРНАЕ.

— Ну, дзяяцька Клім, і ты, цётка Ганна, атрымайце гэтая позвы.

— Якія гэта такія позвы? Куды?

— На перавыбараў нашага сельсавету.

— Ат, мо і бяз нас выберуць там «прасядца». Можаце запісаць: я хочу, каб Язоп Цітаў быў... Ато холадна старому хадзіць па такім марозе.

— Не, я можна так, дзяяцька. Треба самому ісці. Там паговорым.

Так разносіў наш Багушэвічі стары сельсавет позвы па хатах і такія можна было чуць разъюмы наконт гэтага.

Па 13 перавыбарчых вучастках разъяснилі юсіх позвы 1865.

Ішлі дзяяцькі на сходы.

На сходах прымала ўдзел з ўсіх выбаршчыкоў 828 чал., з іх мужчын 539, і жанчын 289.

На сходах выступалі актыўна. І асабліва жанчыны. Шмат было выпадкаў калі кандыдатуру выстаўлялі і тут жа тая ці іншая цётка ведаючы, што небудзь пра яго гаварыла прама:

— Я супроты яго. Ен у мене ў восень і ў суседкі маёй Натальі краў аціры.

Абрана ў савет 17 чалавек. З іх 15 мужчын і 2 жанчыны. Беларусаў 14, палікаў—2, яўрэяў—1 камуністычных, і камсамольцаў абрана ў савет 6 чал.

Кампанія была загадзя добра падрыхтавана. Толькі поп прышоў, прачытаў на сцяне, што яе права голасу, і са злосцю казаў:

— Чорт бы пабрал, что сейчас за свет стал всякий имет право мое имя писаць и вешаць, где попада...

Іго падтрымалі, здаецца, некалькі гандляроў, ды даўнейшых стражнікаў.

Партыя нае жыцьцё.

Камсамол на перавыбараах.

(Сымілавічы, Меншчына).

Забалоцкая камсамольская ячейка з боку ўдзельнічання ў самых перавыбарчых сходах не адстала ад партыйной ячейкі. У сваім складзе ячейка налічвае 33 члены, з якіх у час перавыбора адсутнічала па ўважлівых прычынах 3, рэшта, маючая права выбараў, прымала ўздел на сходах па ўсе 100 проц.

Сыніе кандыдатур, вістаўлімых парт. ячейкай, на агульных сходках камсамольскай ячейкай, не абгаварваліся, а толькі абвішчаліся ў парткапітальнікі, гэтыя пытаны гаворыць аб зацікаўленасці таварышоў у лепшым падбору складу кіруючых органаў арганізацыі.

Яшчэ адзін факт съведчыць аб гэтай актыўнасці. Раней бывала, што частка адстальных таварышоў цігалаасі ў хвасце больш палітычна разніцтві таварышоў і тыя пралазіці, якія праланіваліся гатым таварышамі, ніколі не кропталіся, бо некаму было. Зараз становішча змянілася.

У ячейку ўліліся новыя моцныя таварышы, якія праўдова адзначаюць добры і дрэнныя бакі ў працы ячейкі і шырокі разгортыўца пытаны аб унутрыпартыйнай дэмакратыі, ставічы ў першую чаргу праўдловое вырашэнне пытанняў на карысць партыі і практичнае ажыццяўленіне.

Вось вынікі палітычнай самадукадні таварышоў, вынікі працроўкі матар'ялу ў палітшкоах. У далейшым трэба пажадаць нашым таварышам быць талімі-ж самімі зацікаўленымі ў нашым партыйным жыцці. Больш эздаровыя кропты, больш актыўнасці. Гэта гаворыць усе сібрэ нашай ячейкі.

Узяліся за партвучобу.

(Чавузы, Магілёўшчына).

Ад добрай пастаноўкі партыйнай вучобы і добра гаворання партыі, заўждыць уся асноўная партыйная праца.

Кожны партыец павінен быць добра палітычна разніцтві, між тым, партыйная вучоба ў Чавускім раёне праходзіць па вельмі добра.

Партыя-вучебная сетка ў раёне такая: у горадзе ёсьць школа-стапынка (навучаніца 44 чал.), у раёне—перасоўка (50 чал.) і гуртков павышанага тыпу (15 чал.), а пры кожнай ячейцы—гурткі па самадукадні.

Недахватам партвучобы ў горадзе зьяўліліся то, што ў школе-стапынка і ў гуртков павышанага тыму навучаюць адказныя працнікі, якім даводзіцца часта выляжджаць на раён. Апроч таго, працы нерашаджальці наўзаківільныя адносіны некаторых партыі да партвучобы.

Гурткі па самадукадні пры вясковых ячейках пілнаваны сістэмы сваіх заніткаў па маюць, а выкарстоўваюць для гэтага пераважна час наслы партыйнага сходу. Такім парадкам, партыец, прабыўшы на сходзе 3-4 гадзіны, змораўца і маліцца пікавіца гуртком.

Некалькі дзён назад ў Чавусах распачала працаўцаў раёнаўна школа-перасоўка з 45-ці чалавек, у лік якіх уваходзіць 75 проц. партыі, 15 проц. камсамольцаў, а рэшта—беспартыйныя актыўці. Школа разлічана на 2 месцы працы.

Трэба адзначыць, што праграма школы-стапынка і на зусім адпавядзе патрабаваніям. Адзін камсамолец казаў: «Мы павіннасі па табой кніжцы, што пасыль кожнай гутаркі траба гукаць «Ніхай жыве савецкая ўлада».

Больш увагі да партвучобы, больш адказнасці з боку партыі і камсамольцаў за ёе.

Збужынскі.

На барацьбу з бюракратызмам.

Уступаючы ў новы пэрыяд рэканструкцыі, перабудаванія і новага будаўніцтва фабрык і заводоў, перад намі асабліва востра пішуць пытаные барацьбы з бюракратызмам. Гэта пытаные робіцца актуальнай, галоўнай задачай партыі і ўраду.

На дакладах т. т. Сталіна і Рыкава, XV-ай ўсесоюзной парткапітальніцы сказала, што нам трэба «сапраўдна перарабіць дзяржаўны апарат, каб гэтым самым узманиць дыльтатуру працэратыту», бо бюракратызм зъяўляецца наўгашчыным злом, якое робіцца ўсё больш небясьпечным зараз, калі краіна пераходзіць да пераходовы ўсіго гаспадарчага жыцця.

Апазіцыйны блёк у сваіх фракцыйных метах асабліва спыняўся на бюракратызме дзяржаўнага апарату, жадаючы гэтым самым дыскрэдытаўца партыйнага кіраўніцтва апаратам. Апазіцыйны блёк, замест камікетных метадаў, працано—як змагацца, выкінуў толькі некалькі фраз. Між тым, нікто іншы, як т. Ленін напераджыў, што барацьба з бюракратызмам толькі тады дасыцца камікетным вынікам, як мы упарты, прымінічыками камікетныя мерапрыемствы, будзем з ім змагацца. Балтаўней мы бюракратызм не пераможам.

Тав. Ленін таксама напераджыў ад занадтага захапленні шпаркімі вынікамі ў барацьбе з бюракратызмам. «Мы ведаем, што ў Расеі бюракратызм больш усіго звязаны са ўзроўнем культуры, з вынікамі разарваных пасыль імпіріялістичнай і грамадзянскай войн. Барацьба з гэтым злом будзе пасыпешнай толькі пры вялікай напружанай працы ў працягу шэрту гадоў. Пагатому мы трэба адчайвацца, а пачынаць зноў і зноў, пачынаць перарабіцца, праўбываць новыя сродкі і метады для дасынчання пастаўленай меты». (Ленін—наказ СТО мясцовім савецкім установам—1923 г.).

Практычную працу па барацьбе з бюракратызмам (таксама па ініцыятыве Леніна) у нас выконваюць реагаваніяў кантрольных партыйных камісій і РСДПСР. Недахват іх працы па барацьбе з бюракратызмам, таксама як і іншых савецкіх органаў, зъяўляецца адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма. Гэта не дазваляе нам як съедзіці і перарабіцца сваі шэрагі, каб рашуча перайсьці ў наступ на бюракратызм.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Успехі на перавыборах падтрымалі афіційныя саветы, але не падтрымалі савецкіх органаў, зъяўляючыся адсутніцца сфермаванага вызначальнага зместу бюракратызма.

Што вынікае з артыкулу Т. Конанава.

У 27-мумары нашай газеты быў зъяўлена артыкул т. Конанава пад загалоўкам «Партыя нае жыцьцё» і ў якім ён піша, што абы тых іншых народнасцях, якія ім заўважаны на перавыборах сельсавету ў Забалоцкім сельсавецце, Сымілавіцкага раёну менскай акр.

Факт, які прыведзен у артыкуле, што чыгуначнікі партыі слабы ўздел прымаюць у працы сельсавету і перавыбарах, не выпадковы. На старонках газеты мы супрацьляем шмат гэтых выпадкаў, калі чыгуначнікі партыі адмаяўляюцца наўзаківільныя адносіны некаторых партыі да партвучобы.

Гэта пытаныне асабліва абастрэацца, бо вельмі часта чыгуначнікі партыі складаюць аснову тай ці іншай вясковай ячейкі; апрача таго, што яны павінны ажыцьцяўіць партыйнае кіраўніцтва на вёсцы, яны ня толькі гэта не праводзяць, але месчамі часам адмаяўляюцца наўзаківільныя адносіны некаторых партыі да партвучобы.

Гэтае пытаныне павінна быць узнятага і пастаўленага перад нашымі партыйнымі арганізацыямі.

Факты, якія прыведзены ў артыкуле т. Конанава, выразна высокаўваюць перад намі пытаныне аб падрыхтоўчай працы, якую праводзяліся партыйнай арганізацыяй да перавыбараў. Ці не гаворыць факты аб тым, што тут ўсе ладна, што яны ўсё зроблены, які ўсе прадугледжаны?

Ніхалкіх тлумачэнняў сялянству адносна свайго съпісу ня было. Элемантарных, фракцыйных правіл, які камуніст павінен сабе тримаць на беспартыйных сходзе, камуністы на ведаюць. Не на ўсіх сходах ячейка выступала са сваім съпісам, на гэлэзячы, што часам для гэтага былі добрыя абставіны.

Сыніе ячейкі праходзілі там, дзе яны павінны съпісам сходам беднатаў. Выходзіць так, што ячейка толькі тады карыстаецца аўтарытэтам, які выступае супольна з беднатаў.

Зусім зразумела, каб была праведзенна загада падрыхтоўчай працы, каб ячейка як съедзіці была праінструктавана, каб ячейка загада з'яўлініца-бы ў перавыбарчую кампанію ўсіх партыі (у тым ліку і чыгуначнікаў), партыйны ўзлы на перавыбараў быў бы шмат мансцінім.

Не паўсюды навучыліся працаўцаў, адчуваючы ўсю адказніцца за працу. Як гэлэзячы на шэраг партыйных дырэктаруў, якія падрыхтаваны, каб ячейка загада з'яўлініца-бы ў перавыбарчую кампанію ўсіх партыі (у тым ліку і чыгуначнікаў), партыйны ўзлы на перавыбараў быў бы шмат мансцінім.

Хоць у першую чаргу адказны за правильнае правядзенне партыйнай лініі?

Райком. Ён зъяўляецца першай місіяй і аўтарытэтнай інстанцыяй, з якой можна і павінны трэбаваць. Ячейка часам па сваім малапісіменасці і непадрыхтованасці можна зусім добра зразумець партыдэрэктывы, але на тое існуе райком, каб сваячасова выправіць адзначыцца недахваты і памылкі.

Правесці падрыхтоўчую працу, гэта значыць правесці ўсе тыя мерапрыемствы, якія на мясцох праводзяцца для таго, каб сваячасова падпіраць недахваты і памылкі.

Факты, прыведзены т. Конанавым, як раз съведчыць аб тым, што з гэтага боку райкомам мала зроблены, мала ім было выказана ініцыятывы, слаба праводзіліся ўсё праца, праграмаўціца ўсё працэратывы, але на тое існуе райком, каб сваячасова выправіць адзначыцца недахваты і памылкі.

Справа не ў адлегласці сельсавету ад райкома, — справа ў уважлівым і сур'езнім падыходам да працы, які на гэтых раз на быў выказан з боку райкому.

Нельга вінаваці толькі аўтаром. Немножа частка віны ўскладаецца непасрэдна на ячейку, якую на факце перавыбараў даказала сваю нязадельнасць і не падрыхтаванасць да выконвання ролі ажыцьцяўлення партыйнага ўзлы на вёску. Належныя партыйныя органы павінны гэтам пытаньнем запацца.

Партыец.

Я. Кім.

У Савецкай Беларусі.

Нэпману густа, а селяніну пуста.

(Чэрвенскі р., Меншчына).

За апошнія гады сялянства Раваніцкага с.-с., з прычыны расфармавання некаторых савецкіх гаспадараў, атрымала шмат пасёлкаў і застаяло адчувае вялікую патрэбу ў будаўнічых матар'ялах і апале.

Апрача гэтага, у сельсавет прыехала больш 10 сямей-перасяленцаў з Дрэтынскага р., Позацкай акругі і ўсё гэта разам стварыла апавоўніць голад.

Лес і дровы, адпушчаныя райённай лясной камісіяй не здаваліца і 1/3 часткі патрэбы насельніцтва, напр., на 800 двароў прыходзіцца калі 100 саж. дроў, калі 2.500 пнёў будаўнічага лесу... І гэта тады, калі перасяленцам-палачанам трэба даць лесу на хаты і хлывы прыблізна калі 1.500 пнёў!.. Застаецца калі 1.000 пнёў, якімі трэба здаволіць патрэбу больш, як 700 двароў...

Сялянства гэтым вельмі нездаволена, а лясная камісія, бяючыся разъмеркавання такога малога ліку дроў—зусім адмовілася іх разъмеркоўваць, напісаўшы аб гэтым адносіну РВК.

Крайсі можна было-б зымкыць тым, каб лясныцтва прадавала сялянству, хоць за якія грэшы, той сухастой, які маецца ў лесе. З гэтага сухастою можна змайстраваць не адну хату і насеч не адзін саж. дроў...

Але-ж, як кажуць сяляне, сялянскія грошы мабыць сымардзючыя, бо лясныцтва, нават, сухастою і за грошы сялянству не прадае.

Лясныцтва завяло саброўства з прыватным лесапрамыслочыем Беленкам, які скупівае ад ліва сухастой і, пераапрацаўшы яго ў лесапіцы на дошчачкі, робіць паставы тытуновым фабрыкам...

— У сялян разваливаюцца будынкі, а на раmont іх нават сухастою на купіш.

Так жалаліца сяляне на сходах. Так яны гаварылі ў дадатак к наказу на перавыбарах...

Лі-вам не праводзіцца сходы сялян, якія тлумачыцца прычынамі тых ці іншых дзеяў лі-ва і, апрача гэтага, прадстаўнікі лі-ва лічаны патрэбнымі нават не наведваліца «гатовых» сходак... Адэюль нездаваленіе, азлабленне, крыва і г. д. У апошні час сяляне началі гаварыць так:

— Лі-ва гэта другая, не савецкая дзяржава!..

— Лі-ва не падначальстваеца і с.-с. і РВК.

— А загэтым нэпману густа, а селяніну пуста!..

Лясному кіраўніцтву і райённым камісіям яшчэ і яшчэ раз не памішаце праглядзець каштарысы адпушчанага сялянству лесу, яшчэ і яшчэ і пастаянна наглядзяць за прадай некаторых наших лясных сялянстваў.

У. К.

„Прыходзьце заўтра!“

(Старобінскі стр. агэнтства, Случчына.)

Вельмі многа часу прыходзіцца марнаваць селяніну, каб атрымаць страхавую прэмію ў Старобінскім страхагэнтстве. Заўсёды—вельмі знаймы селянін адказ:

«Сёньня няма грошай; прыходзьце заўтра!.. На заўтра, то-ж, пазаўтра—то-ж і так кожны дзень.

На гэтым тыдні прыехаў селянін за страхоўкай з в. Даманавіч за 40 вёрст ад мястэчка, запытаўшыся у страхагэнтстве грошай, атрымаў вядомы адказ:

— Прыйдоўце заўтра!

Ехань дадому за 40 вёрст—няма як, і начаваць няма дзе, мусіць ўсё-ж такі застапца. На заўтра—то-ж. Урэшце хадеў адпуроцца наогул усіх грошай. Было-б цярпіці, каб такія выпадкі здараліся редка, а то яны сутракаюцца амаль на кожны дзень:

— Прыйдоўце заўтра, ды прыйдоўце заўтра! Агэнтству траба авабязкова наладзіць выдачу страхоўкі, а то сялянства вельмі нездаволена ціперашнімі парадкамі ў страхагэнтстве.

Бялько Ю. і

Рыклін Г.

ВЕСТКІ З МЕСЦ

С.-Г. асьвета.

У старобінскім раёне (Случчына) закончыліся працу арганізацый ў двух пунктах: в. Краснадворцы і Мелкавічы сельска-гаспадарчыя курсы.

Гэтыя двухтыднёвые курсы праведзеныя пры ўдзеле агронома, вэтдоктара, мэлірапата і каморніка.

У в. Краснадворцы на курсы наведвалася да 100 чал., а ў в. Мелкавічах калі 40. Слухачамі курсаў былі не толькі маладыя, а нават і пажылыя сяляне.

Якуб Мастачок.

Развівіцьцё малочнай гаспадакі.

З 15 лютага пры Аксельманаўскай малочнай арцелі (Каралінскі р.) Мазырскі арцельсальсцю сумесна з АКРЗА адчыняюць двухмесячныя курсы па падрыхтоўцы майстроў па выпрацоўцы масла і сыравіны.

Курсы разылчаны на 30 слухачоў.

Трэба чакаць, што падрыхтоўка майстроў па малочнай гаспадарцы, значна падгоніць разылчыцце гэтыя спрэвы ў нашай акрузе і пашырыць сетку арцелей, якіх ужо ў сучасны момант супроні 7 на 1 кастрычніка маецца дзесяць.

Петро Анучын.

— Стой, які піргайся, не дасі адкашляцца. Ох, трудна мне будзе з мімі удушишам у гэтай адсідчай.

— Плюнь, там сваіх песьні навучыўся—прыгадзяцца.

— Ашалеу ты,—мне дыхаць нечым, а ён хоча песьні вучыць.

— Бачы яго, далаікіні які, у адцічанені хоча запісацца,

— Ты аб далаікіні леші пакінін,—як таксама вучоны. Не піаршыня. А сказана было так сабе дзеяць слова.

— А ты як злуйся, тут гутарка не аб табе і не аба мне, тут, брат, справа наша, агульная...

Урэшце паліціянт расставіў чаргу—хвост выцягнуўся аж вунь куды, а ў канцы хваста апнуўся „наш верх“.

Як на байду стрэліла аднаму блазну пакініваша,—ну з лёгкай руکі і пачалася.

— А, браточки, кажа, глянцы, дзе „верх“ апнуўся, у самым хвасце.

— Верх хваста гэта значыць самы ніз,—некта падхадзіць з грамады.

— Гледзячы, якога хваста,—бывае хвост упічмлены і хвост дудой, зыкучы.

Дзяліл ад жарту прарабаваў адбіваша жартамі.

— Чакайце, казаў наш верх, будзе той сіміяцца, хто апошні сіміяцца. А мая бабуля дык казала, што ёсьць такія царкоўныя кірі, дзе наісаніна, быцьшы апошні будзе першым.

— Чакай, пакуль лысаму валаши вырастуць.

— А хвост галавой стане.

— І ёсць ў рогі, ад дзяліда злосьць.

— Да, урашце, сіхінде вы ці не. Што я вам таварыш чи хвост сабачы? Вось я вам давяду, што наш верх, я першы пайду адсідчываць.

Аднак труда дзяліда было адсідчывацца ад ёміх прыгаворак, жартуўшы артілі. І чым ён больш сердаваў, тым часцей торкай сваёй „наш верх“, тым дружней з яго рагаталі. Думаў дзялід плюніць да пайсці і пайсці з пайсці.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—падпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць. Гэта ён пачаў на райнэні канферэнцыі і гэта яму асабліва ў памяці. Вось жа выстралілася чарга, вось жа узрасумелі патрэбу сіміяцца, прышлі пакутаваць у гнойнай яміне, прышлі на мукі і дзялек, бо гэта шкодзіцца інтарэсам іх клясавага ворага, бо гэту прафілу горача ім перадаў, перадаў разам з кавалачкамі сваімі сіламі, які і сябе і за яго дзяліда.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—падпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Дзялід ведаў свае абавязкі, як масавіка, ведаў, што кожны камуніст—подпольнік павінен карыстацца дэвер'ем і павагай у масы, каб любы момант зварухнуць, павесці, пабядзіць.

Трэба берагчы лясы.

Сялянства Савецкай Беларусі атрымала ў сваёй карыстаньне 460 тысяч гектараў лесу мясцовага значэння. Паводле існуючага палажэння, лясы мясцовага значэння павінны захоўвацца самімі сялянамі ад драпежных вырубак, дзеялі чаго вызначаючы штогодна спэцыяльныя дзяласкі.

Зразумела, што ў лясах мясцовага значэння я траўба праводзіць лесаўпрадкаўнік, каб высяць лес толькі ў пэўных лесасеках. Да гэтага часу на БССР ужо лесаўпрадкаўнікі вялікімі 50

Нагляд з вынашчаным дагаворам, правіл і пляну лясной гаспадаркі, а таксама кіраваньне і інструктаваньне па розных лесагаспадарчых пытаннях—у складаўца на біліжэйшыя лясыніцы. Каб назіраць за лесам, ахоўваць яго ад самавольных парубак і інш., сама насельніцтва вынашчала спэцыяльнага лясніка.

Як праводзіць на практицы карыстаньне лесам мясцовага значэння? Зусім слушна, каб юсю было праведзена ўпрадкаўнікаванне лясоў мясцовага значэння, і каб селянін батый лесаўрад самімі ахоўваць лес ад самавольных парубак. Заставацца толькі лясыніцы, але-же на справе на гэтак. Заставацца толькі адно—праводзіць выбарачную вырубку лесу.

Назірае за вырубкой лясынік, гэта першае вока ў лясах мясцовага значэння; але лясынік, селянін тае-же вёскі, які атрымовае пансію за службу ад сваіх суседзяў, не будзе так старавіца, ін лясынік у дзяржаўных лясах і, зразумела, вельмі «слаба» будзе ахоўваць лес ад самавольных парубак. Заставацца толькі лясыніцы, але-же на справе на гэтак. Заставацца толькі адно—праводзіць выборачную вырубку лесу.

Што-же робіць сялянства ў гэтых выпадках? А яно нішчыць лес бяз жаднай літасці і сяча, дзе траба і дзе на траба. У адных мясцовага значэння, што ўжо даўно ўведзена ў РСФСР і іншых рэспубліках Саюзу. Без спэцияльнага штату лесаводаў немагчыма пастаўіць на належнай вышыні ахову лясоў мясцовага значэння.

К. I.

Будуем мясцовую прамысловасць.

(На матар'ялах Дзярж. План. Кам.).

Мясцовая прамысловасць мацне.

На апошнім пасяджэнні, прэзыдыму Дзярж. План. Камісіі разглядае зводную вытворчую программу прадпрыёмстваў, якія знаходзяцца ў веданні акрэвіянкаму і плюні капітальнага будаўніцтва па мясцовай прамысловасці на 1926-27 год.

Прэзыдым азначаў, што за мінулы год мясцовую прамысловасць арганізацыйна аформілася і ўзмацніла.

Сабекаштоўніцтво 10 815.597 руб.

Зводная вытворчая программа на 1926-27 год па прамысловых прадпрыёмствах АВБ—захавлівана на суму 10.815.597 руб. Гэтыя сродкі будуть выкарыстаны на пабудову і пераабстаўленін электрастанцый (1.131.537 р.), на цагельную вытворчасць (1.059.630 р.), на судаўнічую вытворчасць (1.160.000 р.), на лебазаводы (2.140.581 р.) і інш.

Рабочая сіла.

На ўсіх акургах БССР у 1926-27 г. будзе працаў звыш 140 розных прадпрыёмстваў, на якіх будзе заняты да 4.834 чал. рабочых. Лік рабочых, на параўнанні з лічынімі годамі, мае павялічыцца на 20 проц. Прэзыдым ДПК лічыць, што павялічэнне зарплаты рабочым магчыма толькі тады, калі павысіцецца вытворчасць працы. Выключэнныя могуць дапускаться толькі для категорый, адстаўных у адносінах аплаты працы. Прэзыдым лічыць недапусцімым скрытае павышэнне зарплаты ў выглядзе бесплатнага одпуску прадукцыі ці на льготных умовах і інш.

Капітальнае будаўніцтва.

Признаючы неінормальным і недапусцімым правілінне ў жыцці будаўніцтва без зацверджання плянаў, прэзыдым лічыць неабходным павялічыць адказнасць трэсту за неўыкананне плянивасці пры капітальных затратах.

Капітальныя работы па мясцовай прамысловасці на 1926-27 год прэзыдым зацвердзіў у суме 3.419.650 руб. Прычым, найбольш сродкі (1.331.850 руб.) будзе выкарыстана на электрэфікацыю БССР.

С. Азерскі.

Працу раймэтбюро трэба ажывіць.

У нас к пачатку гэтага навучальнага году ў ўсіх раёнах аформіліся райёны мэтаадычныя бюро, але праца іх у сваёй большасці да гэтага часу не мае належнага грунту. Летась некаторыя раймэтбюро займаюцца выключна распрацоўкай комплексаў, у гэтym-же годзе праGRAMмы ГУСа дэталізаваны і справа «распрацоўкі» ад раймэтбюро адпала. Зараз некаторыя раймэтбюро займаюцца разглядам праграм і дарыць тэя ці іншыя парады ў мэтаадзе выкладаныя, але ўсяго гэтага, бязумоўна, мала. Нам патрэбна, каб раймэтбюро сыграла вялікую і практычную ролю ў реформе нашай школы. Нельга будаваць праграм і методык, калі на будзе яскравага малюнку з месцем аб тым, як гэтыя праграмы і мэтаады ажыццяўляюцца ў школе, што ў іх добрае і што трэба выкінуць. К тому неабходна мець вынікі нізвой працы і пізлага вонкы. У эдабыцца гэтых вынікаў нельга абмежавацца толькі пасяджэннем раймэтбюро, а гэтym галоўным чынам і амбікоўвавацца праца раймэтбюро. Тут неабходна шырокая масавая праца, шырокая і здаровая крэтыка. Неабходна гласніцца на працы і вывучэніе самой працы. Мала пасыльца праграму

трэба бачыць, як яна выконваецца, трэба, каб раймэтбюро абысьледвалі працу школы непасредна, а потым падагульніці вынікі працы.

Такі вонкы быў зроблен мэтаадычнай сэцыйной Менскага акургавага п-асьветы, якая правіла абысьледваньне ўсіх вічорніх школ. Абысьледваньне не дала вельмі жывыя матар'ялі для працы ўсіх школ. К тому-же такая праца была карысна і для саброў бюро. Яны таксама настайнікі і бачылі, як ізде праца ў іншых таварышоў, а тых, якіх не мелі ўсіх працаў.

Наша раймэтбюро траба вымесьці з пасяджэнняў і заніца працьчайной працы, падлічвалочы вонкы і ўзвіваючы яго з прынцыпамі пабудовы памятай школы, памятаючы, што прынцыпіі бяз вонкы—нікчымы.

Ішчэ адна значальная даталь, якая не закропана раймэтбюро, гата—мэтаадычнай працы ў галіне палітасців. Ільпункты, школы мала пісменных, школы сялянскай моладзі, пытальніцы самадуваны, масавая гурткавая праца пры хаде-чытальне—усё гэта жыве самастойна,—тут раймэтбюро яшчэ пальцам на стукнула. Трэба і гэтай справай урэшце заніца.

В. Серафімаў.

ХРОНІКА.

МЫ ГАТОВЫ заўсёды выконваць узложенія на нас задачы, якія на баявым фронце, так і на фронце працы—ззначаючы чырвонаармейцы № чыгуначнага палка ў тэлеграме на імя ЦВК БССР, атрымашы ад апошніга ордэн Чырвонага Сцягу за працу на пабудове чыгункі Орша-Лепель.

• Будуем іншыя рабочым: Сёлета, са скролкай фонду паливніцы быту рабочых дрэваапрацоўкы пабудованы 64 новых кватэр.

• У Барысаве для дрэваапрацоўкы пабудованы спэцыяльны пасёлак

• Зарплата рабочым павялічана. ЦП саюзу дрэваапрацоўкы павялічана пераразмечаныя калектыўныя дагаворы. Па новых калектыўных дагаворах заработка плаці рабочым дрэваапрацоўкы павышана на пінь процэнтаў.

• Падручнік па самадукані. Галоўпілістасць БССР выдае папулярны падручнік па самадукані беларускага мове.

• У падручніку будуць сабраны матар'ялы па арганізацыйных і мэтаадалёгічных пытаннях самадукані.

• Школы павышана тэму. У паруцаніні з мінулым годам, сёлета значна ўзрасла секта школ павышана тэму. Зарплата БССР існуе 23 вічорніх школы павышана тэму і 20 школы рабочай моладзі. Апроч таго, у містэчках рэспублікі працуе 69 школа для рабочай моладзі. Моладзь широка ахоплена палітшколамі (13.560 чалавек).

У ЦБ Краязнаўства.

Пашырэнне краязнаўчай справы Зараз у БССР 240 краязнаўчых т-ваў, якія ўдзяліць 12 акурговых і 98 райёнаў т-ваў і 130 розных гурткоў (летась было 167 краязнаўчых т-ваў). Лік саброў краязнаўчых т-ваў у падрэйнані ў мінулым годам ўзрас удвойчы.

Адзначася палившаніца матар'яльнае становішча краязнаўчых арганізацый. Летась усе сродкі арганізацый складалі 4.615 руб., сёлета 8.500 руб.

• **Задаўніцтва**. Сіламі краязнаўчых арганізацый адчынена 16 музэяў і сабрана 10.705 экспанатаў; апроч таго, сабрана 87.230 картак-слоў, 179 розных калекцый, 413 апісанінў, 500 анкет і 736 іншых матар'ялаў.

Аршанскае краязнаўчае т-во да гэтага часу распрацавала наступныя пытанні, датычныя гісторыі, экавомікі і рэвалюцыйнага руху краю: «Гісторыя Воршы», «Матар'ялы да гісторыка-археалёгічнай карты Воршы», «1905 г. на Аршанчыне», «Ворша ад 11-га да 17-га стагодзіні», «1863 г. на Аршанчыне», «Апісанінне Дубровенскага і Талачынскагарайоў».

Частка матар'ялаў ужо звязвалася ў друку.

СУД.

Усе з-за каровы.

У сёляніні Буледольскага піяцьшасці здарылася. І яшчэ якое піяцьшасці.

Карова вайкі задушыла. Варталася карова Буледольскага з поля, а яны напалі—задушыли. І пакінуły, рожкі ды ножкі».

Праўда, у Буледольскага гэта карова не апошніяя, але ўсё-ж школа.

Галава ў Буледольскага варынь. І вось ён надумаў плян.

Быў у Дамкерыцкім сельсавеце, Бягомльскі р. [дзе жыў Буледольскі] старшыняней нейкі Гладак.

«Добры» чалавек. Аслабіла Гладакаму. Той яму і гарэлку паставіць, і муки пазычыць.

Пішоў ён да свайго таварыша Гладакага: так і сяк.

«Дапамагай,—кажа—біда.

Гладак дапамог. Саставіў акт. У ім напісаў, што карова сёляніні Буледольскага здохла і яму належыць выдаць страхавую прэмію».

Зразумела, што зрабіў гэта ён на так «за здароваў жыўеш». Буледольскі змог яму адзіняваць.

Але гэты хітры плян усё-ж сарваваўся—накрылы.

Гладакага ў Буледольскага Менскі акургавы суд прыгаварыў да года зняволенія.

Канчатково ім гэты прыгавор суд замяніў умоўным са спробай у працагу 3-х год.

Прыгавар быў заскардзікан на вархоўным судзе, але апошні пакінуў яго ў моі.

Я. Садоўскі.

Судовая хроніка.

Пасыль „горкай“.

На вечарынцы ў вёсцы Салоціна, Бабруйскай акругі, троі браты Асташовы пасыль „горкай“ забілі свайго сабутыльника Х. Паліцавана.

П'яціны атрымалі на пяць год астрогу.

„Пазбавіся“.

Сёлянін вёскі „Вялікія Хальневічы“ Хадавіч 28-га мая забіў свайго суседа Цэрашкова. Выездная сесія Менск. акр. суду прыгаварыла яго на 5 год зняволенія.

Адказны рэдактар М. КУДЗЕЛЬКА.

ЗГУБЛЕНЫ:

— Кааперац. кніжка за № 1021, выд. МЦРК, Егудкіна Я. Р. кв. 3376.

— Кніжка беспрац., выд. Менакстрахаскай, Розоўскага І. Б., кв. 3377.

— Саброўскі бліт за № 82087, выд. саюзам нарсувязі, Мелешко М. А., кв. 3378.</